

ЗАЦВЯРДЖАЮ
“26” мая 2023 г.
Старшыня прадметнай
экзаменацыйнай камісіі

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ БІЛЕТ № 0

1. Звесткі пра жыццё і творчасць Францішака Багушэвіча. Ідэйны змест прадмовы да зборніка “Дудка беларуская”, вершаў “Мая дудка”, “Хмаркі”, паэмы “Кепска будзе!”.
2. Жанравая адметнасць і маральна-этычны змест п’есы Андрэя Макаёнка “Зацюканы апостал”. Характарыстыка персанажаў твора, іх сімвалічнасць і абагульненасць.

ЗАЦВЯРДЖАЮ
“26” мая 2023 г.
Старшыня прадметнай
экзаменацыйнай камісіі

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫ БІЛЕТ № 0 для ўступнага іспыту па прадмету “Беларуская літаратура”

1. Лірыка Уладзіміра Дубоўкі (“О Беларусь, мая шыпшына...”, “Родная мова, цудоўная мова...”, “Залатая асенняя раніца”, “Пальцы жоўтых кляновых лістоў”, інш.). Асноўныя матывы, багацце жанравых форм, сувязь з традыцыямі фальклору і нацыянальнай класікі.
2. Наватарскі падыход Аляксея Дударова да ўвасаблення мінулага ў п’есе “Князь Вітаўт”. Жанравая адметнасць твора, асаблівасці яго кампазіцыі. Завастрэнне маральна-этычнага канфлікту.